



П А Р Т Ы Й Н А Е Ж Ы Ц Ц Ё

РЕГУЛІРАВАННЕ РОСТУ ПАРТЫЙНЫХ РАДОЎ — ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ

У рэзалюцыі XVIII з'езда КП(б)Б па пытанню аб росце партый запісана: «З'езд патрабуе ад усяго партыйных органаў і партыйных кіруючых ратушаў прасякаць практыку агульнага, фармальнага падходу пры прыёме ў рады партыі, не дапускаючы змянення патрабаванняў пры прыёме адборачымі най- больш перадавых, да канца адданых партый людзей».

Як гэта рашэнне з'езда ажыццяўляцца партыйнымі арганізацыямі Чыгуначнага раёна Віцебска? З часу першай раённай партыйнай канферэнцыі, якая адбылася 6 сакавіка г. г. бюро райкома КП(б)Б прыняло ў кандыдаты партыі 29 чалавек і ў члены партыі — 19 чалавек. Усе яны з'яўляюцца перадавымі людзьмі фабрык, заводоў, чыгуначнага транспарта, саветнікі інтэлігентнага, базмежна адданымі справе Леніна—Сталіна.

Партыйная арганізацыя паравознага дэпо прыняла ў члены ВКП(б) Сяргея Самбонавіча Мураўёва. Тав. Мураўёў вядомы на ўсёй Заходняй чыгуначцы як адзін з лепшых машыністаў, ініцыятар крываносаўскага вядзення палюў п'яжай вагі. Ён з'яўляецца асабліва шчыльным кампаньёнам якая на Віцебскім чыгуначным вузле, адным з першых пачаў прымаць у сваёй рабоце метады вядзенага машыніста тав. Панафіна. У п'яжай вагі час т. Мураўёў не ведаў ні астановак ў ларозе, ні спячэнняў. Лепшай ацэнкай работы т. Мураўёва з'яўляецца ордэн Леніна, які ўпрыгожвае яго грудзі.

Віцебскім вагоннікам добра вядома імя выдатнага каваля вагонага дэпо Вулакіма Сяргеевіча Сінякова. Партыйная арганізацыя вагонага ўчастка падзякавала тав. Сінякову ў кандыдаты партыі. На ўказ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб пераходзе на 8-гадзінныя работы дзень т. Сінякоў аказаў значным павышэннем прадукцыйнасці працы. Сваёй лямпаю, скарэктараваную, звыклую на 8-гадзіннага рабочага дзень, ён выконвае на 750 проц. З'яўляючыся праблемай кавальскага паху, т. Сінякоў моабліваў усе кавалі і ў наладчыку-маладзёбцаў на высокапрадукцыйную стаханавую работу.

Надаўна райком КП(б)Б уручыў партыйны білет старой кавальскай работніцы акумулятарнай фабрыкі Марыі Фёдарэўне Самцовай. Ад раёндары, малалетняй работніцы да начальніка буйнага шліфавальнага паха — такі прапонуе п'яжай вагі тав. Самцова старанна правяла над павышэннем свайго агульнаадукацыйнага і палітычнага ўзроўню. Зараз яна заканчвае курс сярэдняй школы.

Такія прыклады можна прывесці многа. Але разам з тым трэба падкрэсліць, што асобныя партарганізацыі лічыў неурэчна адносіцца да прыёму ў партыю, наўраўнаважана прыняць строга індыўідуальнага адбору, прымаючы ў рады партыі людзей не ўсякага якасця чалавека.

Бюро райкома КП(б)Б армію ў прыёме ў кандыдаты партыі т. М. Готы чалавек у мінулым быў зводен у органы міліцыі. Непазвста да таго, як партарганізацыя сярэдняга завода прыняла яго ў кандыдаты партыі, ён незалежна прывёў заводскую маёмасць. Характэрна, што калі на пасяджэнні бюро райкома КП(б)Б адбыліся пытанні сакратара партарганізацыі т. Баранбэл, чаму прынялі ў кандыдаты партыі раскрэдытаванага дзяржаўнай маёмасці, то, к з'яўленню ўсіх, сакратар адказаў: — Ці бачыце, ён у нас лічыцца надзвычайным хлопцам. Нядарна праца ў касе ўзаемадапамогі.

На тым-жа пасяджэнні бюро райкома КП(б)Б адмовіў ў прыёме ў кандыдаты партыі т. В. Калі пытанне аб ім абмяркоўвалася на партыйным сходзе, то многія камуністы давалі гэтаму чалавеку

адмоўную характарыстыку. Указвалі, што ён праяўляе грубасць да работнікаў, не прымае ўдзелу ў грамадскай рабоце і пакуту нічым сабе не праяўляе для таго, каб быць дастойным насіць высокае званне камуніста. Але ў яго абарону выступіў сакратар партарганізацыі т. Салкоўскі. Ён заявіў, прыкладна, так: указаная камуністамі недахоп у т. Салкоўскі, але партарганізацыя зможа яго выхаваль. Тав. Салкоўскі не вразумёў той іспытні, што ў партыю трэба прымаць самых адданых, самых перадавых людзей, п'яжай вагі сабе на вытворчасці і грамадскай рабоце.

Некаторыя нязвыкі партарганізацыі дапускаюць грубыя парушэнні статута і інструкцыі аб прыёме ў партыю. Так, напрыклад, на сходзе партарганізацыі Аблметаліапрамакоза быў прынят у партыю т. Фадзееў пры наяўнасці адной толькі запісаны апыткі. Рэкамендацыі-ж пісаліся яму пасля схода. Такі факт меў месца таксама і ў партарганізацыі Упраўлення паравознага аддзялення.

Партыйныя арганізацыі яшчэ слаба займаюцца пытаннем рэгуліравання росту партыйных радоў. З агульнага ліку прынятых у кандыдаты і члены партыі за апошнія 3 месяцы — рабочых вядучых прафесій не больш 30 проц.

У некаторых нязвыкіх партыйных арганізацыях без уліку на тое падстаў месцамі марынуюць заявы аб прыёме ў партыю. У гэтых адносінах асабліва характэрна партарганізацыя махорачнай фабрыкі (сакратар т. Вахраў). З 14 лютага ў папках сакратара партарганізацыі марынуцца заявы т. Лур'е аб прыёме ў партыю.

Пачакаем з разглядам яе заявы. Яна яшчэ не зусім добра спраўляецца з работай нам. дырэктара фабрыкі, — заяўляе т. Вахраў.

Разбіраю, ці можа мэтавыроўна т. Вахраў служыць падставой для таго, каб адказаць аднаго заявы т. Лур'е аб прыёме ў партыю. Імя т. Лур'е добра вядома на фабрыцы. За сваю высокапрадукцыйную стаханавую работу ўрад унагародзіў яе ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга. На адзіную работу ў яе імя нам. дырэктара яе вылучылі, прыкладна, месцамі два з лішнім тав. Магчыма, што яна лічыць і не зусім добра асвоіла гэту работу. Але гэта ні ў якім выпадку не можа служыць прычынай для таго, каб не раздзяліць паданую ёй заяву. Дарэчы, у гэтай-жа партарганізацыі марынуцца таксама заявы рабочых тт. Рэзнікова і Левіта аб прыёме ў партыю.

Прыём у партыю — адзін з важнейшых і адказнейшых участкаў партыйнай работы. Бюро райкома КП(б)Б гэтаму пытанню асабліва вялікую ўвагу. Факты агульнага, неурэчнага адносіна да прыёму ў партыю былі прадметам неаднаразова абмеркавання на пасяджэнні бюро райкома КП(б)Б. Прычым, як правіла, ад усяміх вынікаў абмяркоўвання ў прыёме ў партыю таму ці іншаму таварышу райком партыі даводзіць да ведама імязвых партыйных арганізацыяў. Камуністы павінны ведаць аб прычынах адмаўлення для таго, каб гэтыя памылкі больш не паўтараіліся.

Надаўна па пытанню аб росце партый райком КП(б)Б была праведзена спецыяльная нарада сакратароў партарганізацыяў. На гэтай нарадзе мы асабліва ўвагу завастралі на ажыццяўленні ўказання таварыша Сталіна аб тым, што неабходна «сістэматычна паліпаць саставу партыі, падмацоўваць ўзровень свядомасці членаў партыі і прымаючы ў рады партыі ў паратру індыўідуальнага адбору толькі пераважных і адданых справе камуніста таварышоў».

М. Ю. ГІНЗБУРГ, арганістструктарна аддзелам чыгуначнага райкома КП(б)Б г. Віцебска.

Раённая нарада кандыдатаў ВКП(б)

Гэтымі днямі Кагановіч райком КП(б)Б правёў нараду кандыдатаў партыйных партыйных арганізацыяў савецкіх устаноў па пытанню аб рабоце з кандыдатамі ВКП(б). Сама ідея правядзення такой нарады выклікала адобранне маладых камуністаў. Ніколі-ж не абіралі іх асобна. А гаварыць было аб чым.

Воск выступае маладая камуністка т. Алесіна (партарганізацыя Дзяржплана). — У якас, у партыйных партыйных арганізацыяў, — гаворыць яна, — як правіла, у справе выхавання кандыдатаў партыі абмяжоўваюцца толькі ўрачыстымі дэкарацыямі. Часам на сходах (у большасці на сярэавадальных) выступае сакратар і агітуе за камуністычнае выхаванне кандыдатаў ВКП(б), за ўлічэнне іх у актывнае партыйнае жыццё. А далей усе астаецца па-старому. Прымуць рашэнне і на гэтым суакоўваюцца.

Мне аздаецца, што мала даць таму ці іншаму кандыдату ВКП(б) партыйнае даручэнне, трэба правярць, яе ён выконвае, аказвае неабходную дапамогу. А ў нас гэтага няма.

— Партыйны партыйны арганізацыі часта падыходзіць да кандыдатаў партый павярхоўна, — расказвае т. Якунас (партарганізацыя Наркомаветы). — Узяў хліб-соль такое пытанне, як павышэнне ідэйна-палітычнага ўзроўню. У гэтым напрамку наша партарганізацыя то-сёе зрабіла — часта камуністаў чыю-сёе расійны лектары, займаюцца на ўніверсітэце выхадцамі дзя. Але кантролю за работай гэтых таварышоў няма. Партбюро нават ніколі не правярае, як займаюцца там камуністы, не пашкаваліся, якая дапамога ім патрэбна.

З выступленняў таварышоў на нарадзе вынікліся, што ў сваёй большасці партыйны партыйны арганізацыі не дыферэнцыруюць сваю работу з камуністамі, не практыкуюць індыўідуальных гутарак з кандыдатамі, не высякаюць іх запысоў, патрабаваньняў.

Напрыклад, у сваім выступленні т. Пынтцы (партарганізацыя Улаўбармазага) гаварыў, што ўжо на працы трох год працуе старэйшым мясцома і п'яжай год з'яўляецца нязменным членам рэдкалегіі.

— У мяне ўжо і густ прапаў да гэтай работы. Аднак партыйная арганізацыя не ўлічвае мае жаданні, і я вымушан прапаваль на той рабоце, якая мне ўжо зусім не падабаецца.

Адсутнасць палітыка-выхаваўчай работы прывяла з таму, што ў асобным ды-візіёне міліцыі на чатырох кандыдатаў партыі, прынятых пасля XVIII з'езда ВКП(б), накладзены партыйныя санкцыі, аднаго нават выключылі з партыі. А ў гэтай партыйнай арганізацыі работа з маладымі камуністамі набывае асаблівае значэнне, бо тут кандыдаты партыі — больш палавіны арганізацыі. Ямазда ёсць кандыдаты ў партарганізацыі Наркомаветы, але і там, выхавальная работа з імі пастаўлена даўба не адпавядаюча.

Нарада праходзіла вельмі актывна. Выступілішы таварышы (усюго выступіла 12 чалавек), побач з расказамі аб сваёй рабоце, прад'явілі рад патрабаваньняў і да раённага камітэта партыі. У прызнанні, удзелныя нарады патрабавалі рэгулярна склікаць нарады кандыдатаў, на якіх ставіць палітычныя лекцыі і даклады на партыйным тэмы.

Як неадок, трэба азначыць тое, што на нарадзе прысутнічала мала сакратароў партыйных партыйных арганізацыяў, і ні адзін з іх не выступіў і не расказаў аб вышэйшых работ з кандыдатамі партыі і аб тым, як-жа гэта работа будзе арганізава-на ў далейшым.



Група камсамольцаў міскага металазавода імені Чкалова — перадавік соцыялістычнага сааборніцтва імені Трэйд папшоў, які ўдзельнічаў у выхаванні спецыяльнага ўра-длага адукацыі па абслугоўванню камбайнаў кравіцкім ланцугам Галі. Злева направа: М. Я. Рэбенберг — начальнік тэрычнага паха, О. Я. Суравіца — аборчыца ланцуга, М. Я. Кароткі — аменны майстар ітамоначнага паха, Л. М. Івановская — аборчыца ланцуга і Д. М. Мішоў — брыгадэр-маладзёжыцкі птамонавага паха. Фото К. Якуновича (фотохроніка ВЕЛТА).

ПАВАЛІЧВАЕЦА ВЫПУСК ПРАДУКЦЫІ

МАГІЛЕЎ. (Нар. «Звязды»). З ажыццяўленнем Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР значна павялічыцца выпуск прадукцыі на прадпрыемствах горада. Трубаліцейны завод імені Місінкова замест 40—50 лухдзёйковых труб што-дзень выпускае па 140 труб, а да канца года завод дасць вышні план 1.000 тон розных труб. На 40 тысяч рублёў будзе выпуцана дадатковых тавараў шырокага асфальнава.

Рэзка павялічыцца выпуск пеглы, чаранцы і іншых будаўнічых матэрыялаў. У трэцім квартале прадпрыемства Абл-машпрама выпускаць чараніцы па 300 тысяч штук больш, чым гэта было прад-дугледжана планам. Магілеўскі мскакамбінат з пераходам на 8-гадзінныя работы дзень павялічыў выпуск мясапрадуктаў ў трэцім квартале гэтага года каментыў мя-сакамбіната абавязваўся дзень вышні план 525 цят. мяса, 142 цят. каўбас, 56 цят. іншых відаў мясояй прадукцыі і 127.500 штук п'яжайкоў.

Павялічыцца выпуск мандытароў вырабай. Бандытарская фабрыка «10 Кастрычнік» павялічыць выпуск прадукцыі ў дзень на 3,3 тавы.

Дзякуючы ўдзеленню 8-гадзіннага ра-бонца дзень і 7-дзёйнага дзеньна прамо-валасць горада Магілева дасць нашай со-цыялістычнай праіне на мільёны рублёў дадатковай прадукцыі розных відаў.

Л. ВАЛОДІН.

12.776 рублёў, то з 27 чэрвеня выпу-скаецца прадукцыі на 24.714 рублёў. Паве-лічэнне норм, уведзенае на фабрыцы пасля Указа Прэзідыума Вярхоўнага Сае-та СССР і пастаноўкі СНК СССР, да ма-гчымых вышчупіць звыш плана 11.520 камплектаў вупражкі.

Швейная фабрыка імені Валадарскага павялічыла выпуск прадукцыі на 14,6 проц. ітд. Завод змяніў ў дзень фабрыка выпускае 356 паіто і поўпаіто, 413 баваўняных і 53 шаранічных пла-ццяў.

Мяблевая фабрыка імені Халтурына к-кашчу года дасць на 13,5 тысячы рублёў мяккай мэблі больш, чым гэта было прад-дугледжана планам. Магілеўскі мскакамбінат з пераходам на 8-гадзінныя работы дзень павялічыў выпуск мясапрадуктаў ў трэцім квартале гэтага года каментыў мя-сакамбіната абавязваўся дзень вышні план 525 цят. мяса, 142 цят. каўбас, 56 цят. іншых відаў мясояй прадукцыі і 127.500 штук п'яжайкоў.

Павялічыцца выпуск мандытароў вырабай. Бандытарская фабрыка «10 Кастрычнік» павялічыць выпуск прадукцыі ў дзень на 3,3 тавы.

Л. ВАЛОДІН.

Перавыканалі дэкадны план

ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязды»). Многія прад-прыемствы Гомеля ў сувязі з пераходам на 8-гадзінныя работы дзень значна пера-выканалі дэкадны план. Выпуцана на со-тні тысяч рублёў дадатковай прадукцыі. План за першую дэкаду ліпеня торафова «Большыя» выканана на 136,8 проц., ладзіназавод — на 127,8 проц., малочны завод — на 122 проц., «Маласурж» — на 112 проц., тэмучкакамбінат — на 113 проц. Тэмучкакамбінат даў дадаткова дзр-жаве 136 тон гааспадарлага мала і 12 тон

маргарыта. Маргарытэвы завод камбіната вынакў гадавую праграму на 62,2 проц. За 6 месяцаў прадпрыемства Гомеля выпусціць дадатковай прадукцыі на 27 мільёнаў рублёў. Чыгуначна-трыкатэжная фабрыка за гэты час павялічыць вы-пуск біяліны і розных трыкатэжных вы-робаў на 4.109 адзінак. Запалкавая фаб-рыка «Безувій» штодзень выпускае на 66.000 каробак запалак больш, чым ра-най.

Н. ГРЫШЫН.

Прыток рацыяналізатарскіх прапановаў

За апошні час на Аршанскім іль-кокамбінатае завважваецца значны прыток рацыяналізатарскіх прапановаў. Рацыяналі-затары і вынаходцы робяць усе магчымае, каб павысіць прадукцыйнасць працы стаханавцаў, ударніцаў і ўсіх рабочых. За апошнія тры месяцы паступілі 24 рацыяналізатарскія прапановы, з іх 22 прыняты. Яны даюць гадавую эканомію каля 100 тысяч рублёў.

Актыўнымі рацыяналізатарамі працялі сябе таксама і фрээрэоўшчык-многоастаноч-нік т. Н. Гольдман, т. Курдзін, Паляц-кі, Залкіна і іншыя.

На жаль, срод рацыяналізатароў мала радоваў рабочых і зусім няма жанчын. Гэта апрамалася таму, што на камбінатае яшчэ не склята п'яжайна боракарэацыйны аддзельнік да разгляду рацыяналізатарскіх прапановаў. Фабком не цікавіцца работай рацыяналізатароў.

Каленцыйны нарэспандэнт «Звязды» — рацыяналізатарыні Аршанскага ількокамбіната «Трыбуна стаханав-ца».

Патураюць прагульшчыкам і летунам

СЛУПСК. (Спец. нар. «Звязды»). Не гля-дзячы на тое, што з дня агуллікавання Ука-за Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР праіліно больш дзень тыдняў, у Слупску слаба разгортваю барацьба з прагульшчы-камі і летунамі. У гэтым вынікаты перш за ўсё пракуратура і судовыя органы пачынаюць. З 27 чэрвеня ў пракуратура паступіла больш 30 спраў на прагульшчы-каў і летуноў, але толькі на 10 справах закончана следства, астэпні-ж зыходзяца на ў суды рассядзеныя.

Ліжач тасаме без руху справы на асобных прагульшчыкаў горкажуга-ся, які зрабіў прагул і ліпеня. Штука дараўны сваіму сакратару да 2 гадзінаў яны прымаць неадвядальніку, а таксама матэрыялы аб прагульшчыкаў і летунах. 8 ліпеня з торафова «Радзі-чына» даставілі матэрыялы на прагуль-шчыкаў Абковіча і Дробуша і на летуна Давыдоўскага. Справы не былі прыняты. Пракурор прапанаваў прынесці характэр-ныя прагульшчыкаў аб прычынах зроб-леных імі прагульшчыкаў. Загачны аддзела кантраля торафова тав. Крываболкі пра-ціўці мота часу, паку-сць знайшоў Давы-доўскага.

Два дні—28 і 29 чэрвеня—прагуляў дурч гарадской амбулаторы Суслыў. Гэта справа была аразу-ж перадава ў пракуратура, але яна і цяпер ляжыць без усялка руху.

Для чаго патрэбна маё аб'ясненне? — спытаў Давыдоўкі.

Замост таго, каб пайсці на прапры-емствы, гутка рассядзена справу і перада-ду прагульшчыкаў, часова выконваю-чы абавязкі райпракурора тав. Шульга ўставаў такі парадак, што пакуль пра-гульшчыкам не з'явіцца ў пракуратура, справу аб ім не аформляюць.

— Нічога не выйдзе, не дам аб'ясне-ня, не будзе суда.

Работніца хлебкамбіната Басаліта зра-біла прагул ліста 28 чэрвеня. Яна ўсё ўвільнава і не хацела ісці пасля работы на донят, патрабуючы на гэты палы дзень (хлебкамбінат-жа знаходзіцца ў 5 кіла-метрах ад пракуратура). Дырэктар кам-біната тав. Каньшэен спачатку адмаў-ляўся, а потым Шульга прымуціў яго даць прагульшчыкам спецыяльны дзень. Тав. Каньшэен 12 ліпеня не запуюці Давыду да работы і адправіў яе на до-быт у пракуратура. Такім чынам яна прагуляла яшчэ палы дзень.

Справа ляжыць і цяпер неаформленай. Давыдоўкі разгаварвае без работы.

Непапуцальна марудзіць з разглядам спраў наведзены горада і раёна. З апра-маных 10 спраў да гэтага часу разглед-жаны толькі 2.

Прыведзены факты гавораць аб тым, што пракуратура і судовыя органы Слуп-скага раёна патураюць прагульшчыкам і летунам, нарушаючы гэтым Указ Прэ-зідыума Вярхоўнага Савета СССР.

Н. ПЫРХ.

МАШЫНІСТ-КРЫВАНАСАВЕЦ

Быў кастрычнік 1939 г. З мясцяў беластоцкіх машыністаў яшчэ ніхто не рашаўся правесці хоп-бы адін поезд п'яжай вагі. Многія лічылі, што паравоз на якіх яны працуюць, не могуць ва ш-галоды павес на 100 тон звыш нор-тым больш з палыячай скорасцю. Та-кой думкі быў і машыніст дэпо ст. Ма-сток т. Касьяновіч.

У дэпо прыбыла некалькі машынаў з іншых чыгунак. Атрамаўшы паравоз-тых-жа серый, на якіх прапавалі мо-ваць машыністы, яны пачалі пакасаць нябачаныя лішце тавы работы. Па-равозы пацупілі ў паўтара—два на-больш грузы чым раней. Павалічылі тэхнічнай скорасцю.

У адзін са студэнцкіх лобан гэтаго-де пачальнік дэпо ст. Беласток т. Па-кальскага запрасіла да сабе ў кабінета-шчыніста тав. Касьяновіча. — Вядзе-шы, таварыш Касьяновіч, таж, што са-любый вядзешце аб'явіць, — заўва-ла яна і тут-жа расказала аб рабоце п'яжай машыністаў чыгунак.

Аб гутарцы з пачальнікам дэпо Ка-сьяновіч давеў да ведама свайго памочні-ка Кашагора.

Паравоз трэба прывесці ў куль-рыны выгляд і тады пачнем вадзіць п'яжай п'яжай вагі, — сказаў ён ім. Яны па-ка патрымаў прапанову машыніста. Сначатку брыгада палая ў Грэва па-ваго на 270 тон звыш нормы і дэ-віла яго на раскладу на 23 минуты-нае. А пасля сістэматычна пачалі ад-дзіць палавы з усё больш п'яжай ва-го. Тав. Шакальскага сачыла са раб-і паравозных брыгад. Яна прапавала з-ра-на паказальнік і лепшыя з іх за-сала сабе ў бланкіт.

У пачатку сакавіка на парадзе ка-дэраў дэпо т. Шакальскага сказаза: — Гілядзіце, таварышы, як пра-нап машыніст тав. Касьяновіч. Толька-другую палавіну лугага ён пр'яў-і п'яжай вагі з павышэннем нор-мы скорасці на 12 кіламетраў, а бланкіт-валям з адстаючых машыністаў ў до-тэ. Тав. Касьяновіч пачаў вадзіць п'яжай п'яжай вагі ў паўтара—два разоў звыш вазнай нормы. У асобныя паседжэн-нясыя скорасці, з якой хадзяць кур-сыя чыгунак.

У маі гэтаго года тав. Касьяновіч-сваім інтарсам машыністаў т. Трэн-кавым падліў заяву пачальніку дэпо-кай праёй стварыць грамадскую ко-лію для аслуду паравоза. Яны раш-і абрамаць пачаты атэстат «Коллекты-у аобразоваго прадпрыіцтва».

На другі дзень грамадская камісія ў-саставе дэпаўскага дэпа, прадстаўні-цы Упраўлення чыгунак і грамадскіх ар-ганізацыяў правярае паравоз т. Касьяновіч. Ні адзін болкі, ні адна гайка і адзін палышчыні не зосталіся непра-раблены. На мітынгу, дзе прысутніча-былі 300 рабочых і камандзіраў дэ-па, былі дэпа т. Касьяновіча быў выдан ат-эстат «Коллектыву аобразоваго прад-прыіцтва».

Паравоз ТН-4 № 298 вяртаўся ў-чарговага раёна. Брыгада т. Касьяновіч-пасука прафёра каца паравоза, ба-жыж колаў, пакаў і тандэр былі пачы-ны бы да бласку. На воклах будні ма-шынны былі ачышчаны ружовымі фіра-м. Вільчэла чыгуначна.

Праз некалькі мінут паравоз быў-кантрольным пасту. А яшчэ праз 5-мінут ён стаў яшчэ п'яжай вага, гэтаго-га адпраўлена. Машыніст т. Касьяновіч і кіраваўся ў чарговы раён з п'яжай-с-тавам.

Прыкладу брыгады лепшага машыні-ста т. Касьяновіча паследвалі і мно-гія іншыя брыгады. Па іх ініцыятыве пра-гарувае соцыялістычнае спаборніц-тва па перавяртэнне Беластоцкай чыгунак-і ўзроўню маістраві.

г. Беласток.

Н. СІНЯКЕВІЧ.

АРГАНІЗАВАЦЬ ВЫРАБ КУЛЬТАВАРАЎ

План тавараабороту па аддзелах кул-тававары Мінскага ўніверсітэта на дру-гаквартал г. г. склаўся 1.500 тыс. рублёў і толькі 5 проц. з гэтага сумы прыпа-д на вырабы мясцовай вытворчасці. М-тэмы, у нас ёсць усе магчымае і на-дзіць у больш шырокіх размерах га-нда-мясцовымі таварамі.

Да гэтага часу мы не дабіліся, каб і-шы прываапрацоўшчы майстэрні і п'яжай-лазды вытворчасці такіх хадзіх драўля-ных тавараў, як іграшкі, грузавыя рэ-зюныя кубкі, пасочныя прыборы, зліп-чыя граблі, сачкі, бумажныя карыткі і да іх і яшчэ і да ішніх, якім мы завоз-з Мінска і Дзвінградна. Пры жаданні-можна выпрацоўваць у мінскай мябле-вай арцелі «Другая п'яжайкоў». Але тут пра-ілішы іншымі адношчы ад фаберы і ра-на пастаянна дрэва пусцілі... на апыленні-пашапаньяна арцелі.

Рацыянальнае скарыстанне вытворчых-рэсурсаў — гэта найбольш абавязак е-раўноўна мясцовай прамысловасці. І та-дэ гэтаму п'яжайна адуць належную ў-вагу. — ёсць і добрыя вынікі. Напры-клад, дырэктар гомельскай фабрыкі «Па-лесудрук» т. Аронаў, які прымае цену-у суаць з ганчворчымі арганізацыямі за-шкідзена і задавальненні запрысоў-густай пакуцёй, за апошні час дабіў-ся ўнядрэння ў вытворчасць раду новых та-вараў шырокага асфальнава. П'яжай-с-сачыў пачаў вырабля



